

# САВЕЦКАЯ ВЕЛДАРУСЬ

ВЫДАНЬНЕ ЎСЕБЕЛАРУСКАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАУ

ТРЕЦІ ГОД ВЫДАНЬНЯ.

Штодзенна газета.

№ 260 (665). Чацвер, 23-га лістапада 1922 г.

## Агульна-грамадзянскі падатак.

На трэба зачыніць воч перад тым зьявішчам, што наша сельская гаспадарка знаходзіцца ў вялікім заняпадзе. На гэта ёсць шмат прычын, абы якіх ужо шмат пісада-ся і гаварылася.

Галоўна-жа прычына зьяўляеца тое, што асьвета ў галіне сельска-гаспадарчай культуры толькі ціпер начынае заваёваць мейсця ў нашай земляробчай краіне.

Апрацоўка зямлі вялася ды яшчэ ў ціпер вядзенца нашым селянінам так, што ён, кладучы шмат працы над сваім падеткам зямлі, не атрымоўвае таго, што яму павінны даць яго дэсесііны пры культурным вядзеніні сваёй гаспадаркі.

Вось ціпер Савецкая ўлада і начынае адчыніць гэткія культурна-агранамічныя установы, якія вывучаюць наша земляробства са стара-свецкіх форм апрацоўкі зямлі, а гэтым самым падымуць сельскую гаспадарку на пэўную вышыню.

На ўсё гэта для гасударства патрэбныя гроши, гроши і яшчэ раз гроши.

Гасударства ня можа больш друкаваць іх, бо чым больш іх вынуж-сціш у съвет, тым яны робяцца таней. Гасударству застаецца адно,—патрабна сабраць тыя, якія ўжо знаходзіцца ў жыхарства. Адным з сродкаў выкачывання гроши зьяўляюцца падаткі.

Агульна-грамадзянскі падатак, абы якім тут будзе ісці реч, якраз і зъбираецца з мятаю палітычнай нашай зруйнаванай і заняпалай сельской гаспадаркі. Гэты падатак павінны плаціць усе—мужчыны і жабеты ўзросту ад 18 да 60 гадоў.

Плаціць падатак ня ўсе пароў-ну. Працоўнае жыхарства плаціць менш, а гандліры куды больш.

Лічбы, напрыклад, гэткія: калі рабочы і служачы ніжэйшай катэгорыі заплаціць падатку паўтара

мільёна (грашыма 21 г.), то ганд-ляр, камісіянэр і інш.—50 мільёнаў (граш. 21 г.).

Сяляне і іншыя асобы, якія займаюцца незалежна земляробствам і сельской прымеславасцю, павінны плаціць 2 мільёны (граш. 21 г.).

Ад падатку вызываюцца рабо-чыя і служачыя, якія атрымуюцца пэсцю па ніжэйшай катэгорыі, вай-скова-служачыя, міліцыянеры, вучні, калі яны не служаць і не займаюцца рамайством. Затым вызываюцца ад падатку калекі, кабеты, на забясьпечаныя якіх знаходзіцца дзіця, узростам да 14 гадоў, і калі яны самі займаюцца гаспадаркай.

Таксама звольняюцца ад гэтага падатку хатнія гаспадарні, якія абслугуюць сям'ю на менш, чым 5 чалавек, на маючыя працы і на маючыя коня ѿ сяляне.

Гэты падатак павінен быць унесен на Беларусі ў гэткі тэрмін: у гарадах не пазней, чым 15 сініні, а ў сялянскіх майсцавасцях—не пазней, чым 1-га лютага 1923 г.

Уся апаведнасць па зборанію падатку падае ў ўсіх на сельс-веты і воліспалкомы.

Хутчэй за ўсё, што агульна-грамадзянскі падатак будзе плаціцца разам з падворнымі падаткамі, што зразу дасць магчымасць селяніну распіліцца з гасударствам.

Трэба адзначыць, што ўсіх падаткаў у сараднім владзеца на селяніне на больш 10—15 мільёнаў, што не зъяўляеца вялікім цікавам.

Селянін выпадае яго хутка і бяс-

спрэчка, бо ён разумее, што ўсё,

што ні берэ гасударства, ино траціць на палітычнай дабравыту самога ж

селяніна, яно відзе барапць у цем-

рай і разрушай, што папярок да

рогі стаіць да праграсу селяніна,

да поўнага эканамічнага росквіту

яго гаспадаркі.

## IV Кангрэс Камуніст. Інтэрнацыяналу.

Адозва да рабочых і ся-  
лян Тураччыны.

МАСКВА, 21—11. Пасынка дакла-  
ду Лазоўскага на кангрэсе Каму-  
ністычнага Інтэрнацыяналу высту-  
пілі прадстаўнікі Амерыкі, Англіі,  
Нямеччыны, Чэха-Славакіі, Італіі,  
Францыі, Аўстраліі, Турэччыны, якія абліявалі становішча прафа-  
сіянальнага руху ў гэтых краях.

Працаванію турэцкага дэле-  
гату заплаціць падатку паўтара

зъяўляюцца з адоўзай да рабочых і сялян Туроччыны ў зъяўлаку з пашырэннем уліку ту-  
рэцкіх камуністаў. Адозва пратэ-  
стуе супроты уліку і жорсткіх ад-  
носін к арыштаваным і піліці-  
гандбай прадстаўніцтва турэцкага  
ўраду.

У заключнай прамове Лазоўскі  
адзначыў прынцыпавую адзінасць членуў кангрэсу па пытанію ўсіх  
важных прафесіянальнага руху.

Працаваніе прэзы-  
дыму абы програмах.

Зіноўеў абыясціў працаваніе  
прэзыдыму кангрэсу абы перадачы  
ўсіх праектаў-програм. Выкану ча-  
му Камітэту Камуністычнага Інтэрна-

ціяналу. Нацыянальныя сэктамі, на  
маючыя яшчэ праGRAM, павінны па-  
даць праекты іх не пазней трох  
месеціў да адчынення пятага кан-  
грэсу. У праGRAMах нацыянальных  
сокцыяў павінна быць назначана не  
абходнасць барапць і частычны  
патрабаваны ў пераходны час.

Пераходны патрабаваны павінны

грунтавацца на палітычнім і эко-

номічнім становішчы асобных краёў.

Працаваніе прэзыдыму прынесла

аднагалосна.

Міжнародная дапамога  
галадуючым Рәсей.

З дакладамі аб міжнародной дапа-  
мозе галадуючым выступіў Мінчэн-  
берг, які зазначыў, што заграніч-  
ная дапамога роўна 33 мільёнам

плюс харчоў у той час, як Савец-

кая Рәсей дала ў 6 разоў больш.

Амстэрдамскі Інтэрнацыонал пад

націкам рабочых вымушан быў так-

сама зрабіць дапамогу Рәсей, але

зрабіў дужа мала, бо стараўся ска-

рыстаць голад для кампаніі супроты

Савецкай Рәсей. Зараз застаецца

барапць звычайкам голаду. У Ам-

рыцы над гэтым працуе 20.000 ча-

лавек і столкі ж у Эропе.

## ЛЕЗАНСКАЯ КАНФЭ- РЭНЦЫЯ.

Адчыненне канфэрэн-  
цыі.

ГАННОВЭР, 21-11. Сёння ў Лі-  
воніі ўрачыста адчынена канфэрэнцыя па бліжнім усходнім пытаны-  
ню.

Канфэрэнцыю адчыніў прэзыдент  
Швайцарыі Гааб. На канфэрэнцыі  
прысутнічала: Планкар, Кэрзан і  
Мусалін.

Лірд Кэрзан выступіў з адказам  
прамоваю па прывітанні прэзыдента  
Гааба. Ен выказаў удзялніцтва

Швайцарыі і далучыўся да пажа-  
дання Гааба, каб усе дзяржавы  
падчас пераговору кіраваліся жа-  
даннемі міру і рабілі ўзаемныя  
уступкі. Прэдстадаўнік Турэччыны,  
Ісмёт-паша, выказаў цвёрдую волю

да справядлівай згоды. Ен напамі-  
нуў аб пажкім становішчы Турэччыны,  
якія, дзеля наяду, беспераста-  
таўку чынных ёю крохаў да згоды,  
была вымушана з вялікімі ахвя-  
рамі абараніць сваё праца на быць-  
це і незалежнасць.

Апэтыты фашысцкай  
Італіі.

ПАРЫЖ, 22 XI. У Парыжу на-  
вераль у добрыя вінкі Лезанская  
канфэрэнцыя. Ёсць думка, што  
Італія, хоць і відзвіліся в Арглій і  
Францыі аб магчымых рэпресіях  
проты Турэччыны, пры ажыцця-  
леніі варунку міру, але прад'ў-  
леція такіх трабаванін, на якіх Францы-  
я і Арглія на могуць відзвілі-  
ца: Італія хоча атрымаць а百家姓  
зону ўпрыліва ў раёне Абала, з  
чым на згодзіцца туркі; таксама  
Італія хоча атрымаць ўшлаг разы-  
сці, як камісіянальны за мінадаты  
Францыі і Аргліі на Сірью, Палі-  
стану і Мэсапатамію.

Патрабаваны

турэччыны  
ЛЕНДАН, 22 XI. Ісмёт-паша за-  
явіў, што туркі прыехалі ў Лезан-  
ску на дзялі чаго, каб выслухаўца  
ирыворы Турэччыны, а дзялі таго,  
каб волна прымасць уздел ў ара-  
дзованы мірвага дагавору. Турэч-  
чына будзе дамагацца справядлівай  
адбудовы і патрабаваць да Грэцыі ад-  
платы за зъяўлчэнні.

Патрабаваны Мусаліні.

ЛЕНДАН, 21-11. На падгатоўчай  
нарадзе Мусаліні брабіў вось якую  
прапазыцыю, якая, ма быць, будзе  
прад'ўлена саюзікам на Лезан-  
скай канфэрэнцыі.

Адчыненне Дарданэл і прад-  
стаўленне ўсім свабоднага праходу  
праз іх, абарона хрысьцінскіх мез-  
пашыціяў у Турэччыне, стварэнне  
вайтраній зоны ў раёне Дарданэл,  
разброеньне турак на тэрыто-  
рый зурэйскай Турэччыны, захва-  
баныне пашерашнія міжнароднага  
кантроля над турэцкімі фінансамі,  
з'яднаныя турэцкіх чыгунак, пле-  
бісці ў Фракіі і віякіх зъяўленій  
Масули.

Патрабаваны Мусаліні.

ЛЕНДАН, 21-11. На падгатоўчай  
нарадзе Мусаліні брабіў вось якую  
прапозыцыю, якая, ма быць, будзе  
прад'ўлена саюзікам на Лезан-  
скай канфэрэнцыі.

Гандлёвые  
справы.

Наладжаныне таварааб-

мену з Марсэлем.

ПЕСЯРВУРГ, 21-11. Група пра-  
мысловодаў паўднёвай Францыі  
звіярнулася в Песярвургскай ганд-  
левай палаце в праца зъяўленыем  
наладжаныне тавараабмен між Марсэлем і  
шартамі Чорнага мора.

К гандлёваму дагаво-  
ру з Фінляндый.

ГЭЛЬСІНГФОРС, 18-11. На буду-  
чым тыдні ў Москву прыедзе фін-  
ляндская дэлегацыя для перамо-  
лінення аб гандлёвым дагаворы.

Коліт нумару—15 руб. (вып. 22 г.)

Падпісная плата

Звычайная—400 р. льготная—350 р.

Плата за абвесткі—300 руб. за радок пэтыту.

Сынешнія—на 50% дарожкі.

Плата за публікацыю аб страце дакумента:

за 1 дакумент—500 руб.

за кожны дадатковы—200 руб.

за кожны квартал—

# Савецкая Расея і Польшчы.

Непаразуменне з Польшай зацягвасца.

МАСКВА, 21-11. Народны Камі сарыят Загранічных Спору паведамле, што полькі ўрад да гэтай пары не адказаў на катагарычную просьбі Савецкага ўраду вазначыць час

прыкладца напага паела т. Абаленскага начальнікам дзяржавы Да атрыманнай адказу непаразуменны нельзя лічыць вырашаным, і Абаленскі па можа вярнуцца ў Варшаву.

## У Польшчы.

Новыя весткі аб выбарах да Польскага Сойму.

Водауг навейшых, канчатковых падлічнінай, у Навагрудзкім выбарным вокругу прыпадаючы на

найблей галасоў атрымаў № 22 («Дзярж. аб'яднанне на красах.») — 11.501 голос.

У Свяцянскім вокругу 6 мандату, прыпадаючых на вокруг, падзелены так: 4—«вызваленцам» і 2—«блёку». Ад блёку выбраны: Адам Станкевіч і Пётр Мяцла. Ад «вызваленца» выбраны: Азот Голка, Іван Адамовіч, Уладзімір Патроўскі, Альфон Шапель.

## Нямецкія газэты аб інд. меншасцях у Польскім Сойме.

Нямецкія газэты, якія выходзяць у Велькальшчы, вілікую увагу звязваючы на вынікі выбараў да Польскага Сойму і Сенату і вказываючы вілікое здзяяне з прычыны значнай лічбы дэпутатаў ад інд. меншасці.

Газэта «Дэйча Нахрхтэн» у Быдгощы ў нумары за 17 лістапада называе Польшу не нацыянальной дзяржаваю (Nationalstaat), але дзяржавай нацыянальнасцю (Nationalitatstaat).

«Дэйча Рундштадт» піша так: «Польшчы павінна за падарунак не біць лічыць групу нацыянальных меншасці, якія ў абодвух падзялках звязаюцца языком вагі і, такім чынам, гарантую сталяе законаўства, скіраванае да дабрз іх бальшчын, у якой інд. меншасці не звязаюцца ні чужымі, ні гасцінімі, але поўнаправнымі польскімі грамадзянамі. Для добра гаспадара важней гаспадарка, чым моза. Каб гаспадарка дзяржавы не царпела ад барацьбы партый, як гэта было у даўнейшай Польшчы, альбо ціперашай Нямеччыне, сталася так, што інд. меншасці ў Сойме і ў Сенате могуць у адвансіўных спосаб кінуць на шаю вагі сваю волю».

«Дэйча Нахрхтэн» дадае: «Мы можам быць здавлены. Нашае прадстаўніцтва ў Сенате і ў Сойме звязаючы рашаючым для лёсу дзяр-

Д. А.

## Прыгавор па справе Федака.

Федак—украінскі терорыст, які 25 верасня 1921 г. страліў у Плесудзкага і Львоўскага ваяводу Грабоўскага. Працэс Федака адбыўся ва Львове якраз падчас выбараў да Сойму і Сенату. Інсцэнізаванне прагрэсу падчас выбараў мела, як відаць, сваёю мотаю запалохань украінскіх пазалежаў, ворагаў польскага панавання над Усходнім Галицціем. Суд меў якія характеристыкі між польскім і украінскім национализмам. Падчас суда выявілася такая маса гвалту і збрэку з боку польскай улады ў Галицыі; асюда ваяводы Грабоўскага выявілася у такім навыгодным асвятыленні, што у выніку вэрдыкту прыгаворы Федакам прыгавораны толькі да 6 годоў турмы, а не на смерць, як гэтага хадзелася некаторым бандыстам польскага панавання.

Прыгавор вынесены 18-га лістапада при склопеніі публікі. Старшыня суду Майер закончыў сваю мову-разом з калі 11 гадзін і аддаў акт і пытанні прысіжным. Нарада суддзяў трывалаў 2 гадзіны. На гэтай вэрдыкце ад імі прысіжных прычынай вэрдыкт Бартач.

На першым пытанні: «пі авінавачаны Яраслав Федак віеен, што 25 верасня 1921 г. ва Львове падчас урачыстасці адчынення ўсходніх Таргоў і патрыятычнага вістрою, выкліканага гэтай урачыстасцю, з мэтай забіцця Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і ваяводы Казімера Грабоўскага, з укрыццем у тылу і дасяг гэтага,

задрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а адзін — «не». Згатых адчыннаццаў галасоў сеім выкасалася за выключэнне слоў: «і пагрэбнага настрою, выкліканага гэтай урачыстасцю», «Начальніка Дзяржавы Юзафа Пілсудзкага і з укрыццем з тылу і дасяг гэтага здрадным спосабам з натоўшы трох разаў зблізка выстраліў да Начальніка Дзяржавы і ваяводы Львоўскага, прычым цягася парапанівай водой» — прысіжны адказаў «так», а ад